

**Спіс элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны, прынятых пад ахову на
Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай радзе па пытаннях гісторыка-
культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь**

Назва элемента	Месцазнаходжанне элемента
Брэсцкая вобласць	
Традыцыі ганчарнай вытворчасці з аўтэнтчнымі элементамі	в. Гарадная Столінскага раёна
Творчасць М.В. Тарасюка, адметная майстэрскім валоданнем традыцыйнымі тэхналогіямі разьбы і роспісу па дрэве, увасобленымі у вырабах з дрэва	в. Стойлы Пружанскага раёна
Абрад «Намскі Вялікдзень»	в. Аброва Івацэвіцкага раёна
Традыцыйная тэхналогія ткацтва падвойных дываноў	в. Падбела Камянецкага раёна
Побытавы танец «Спораўская полька»	в. Спорава Бярозаўскага раёна
Вясновы абрадавы карагод «Стрылка»	в. Бездзеж Драгічынскага раёна
Абрад ваджэння Кусты на другі дзень Тройцы	а/г Лобча Лунінецкага раёна
Вясельная каравайная традыцыя	в. Моталь Іванаўскага раёна
Традыцыя вырабу шчэпавай птушкі-абярэга	в. Галавіцкія, в. Стаўкі, в. Перасудавічы, в. Судзілавічы Бярозаўскага раёна
Традыцыя памінання продкаў	аг. Раздзялавічы Ганцавіцкага раёна
Віцебская вобласць	
Абрад «Жаніцьба Цярэшкі»	Лепельскі раён
Тэхналогія прыгатавання традыцыйнай стравы «Масляны баран»	в. Мацюкова Глыбоцкага раёна
Традыцыйная тэхналогія выпечкі жытняга хлеба	в. Дзеркаўшчына Глыбоцкага раёна
Традыцыя ажурнага ткацтва	Гарадоцкі раён
Масленічная абрадавая гульня «Пахаванне Дзедз»	Гарадоцкі раён
Абрад «Насіць намётку»	в. Папшычы Глыбоцкага раёна
Традыцыя вырабу валёнак	Міёрскі раён
Традыцыйнае мастацтва маляваных дываноў Віцебскага Паазер'я	г. Глыбокае, г.п. Шаркаў- шчына, в. Жукоўшчына Шаркаўшчынскага р-на, г. Браслаў, г. Паставы, г. Докшыцы, в. Крулеў- шчына Докшыцкага р-на

Назва элемента	Месцазнаходжанне элемента
Гомельская вобласць	
Абрад «Юр'я» (Абрад «Тураўскі карагод» на свята Юр'я)	в. Пагост Жыткавіцкага раёна
Абрад «Ваджэнне і пахаванне стралы»	в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна
Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых твораў аўтэнтчным фальклорным калектывам	в. Казлы Ельскага раёна
Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых твораў аўтэнтчным фальклорным калектывам «Палескія напевы»	в. Новае Палессе Лельчыцкага раёна
Традыцыя пакланення каменным крыжам («Каменныя дзевачкі»)	в. Данілевічы і в. Баравое Лельчыцкага раёна
Абрад «Провады русалкі»	в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна
Спеўны стыль Тураўскага міжрэчча Прыпяці – Сцвігі	аг. Рычоў Жыткавіцкага раёна
Абрад гукання вясны “Чырачка”	аг. Тонеж Лельчыцкага раёна
Неглюбскія тэкстыльныя традыцыя Векаўскага раёна.	аг. Неглюбка Веткаўскага раёна
Гродзенская вобласць	
Мясцовы танцавальны стыль «Котчынская кадрыля»	в. Котчына Мастоўскага раёна
Абрад «Юр'я»	в. Ахонава Дзятлаўскага раёна
Традыцыйная тэхналогія ткацтва падвойных дываноў	в. Гудзевічы Мастоўскага раёна
Традыцыя простага двухнітовага ткацтва	Ваўкавыскі раён
Творчасць майстра па вырабу музычных інструментаў Мар'яна Скрамблевіча	аг. Адэльск Гродзенскага раёна
Творчасць майстра па вырабу габеленаў у традыцыях падвойнага і пераборнага аднабаковага ткацтва Алены Шунейкі	г. Гродна
Традыцыя роспісу велікодных яек	г. п. Сапоцкін Гродзенскага раёна
Традыцыя вырэзвання з паперы (выцінанка-выбіванка)	Навагрудскі раён
Выраб велікодных вербаў (пальмаў) на Гродзеншчыне	г. Гродна, аг. Адэльск, аг. Індура, г. п. Сапоцкін Гродзенскага раёна
Рэгіянальная традыцыйная кухня	аг. Адэльск Гродзенскага раёна

Назва элемента	Месцазнаходжанне элемента
Магілёўская вобласць	
Абрад «Варварынская свяча»	в. Басценавічы Мсціслаўскага раёна
Мясцовы стыль песеннай, танцавальнай і народна-апавадальнай лакальнай традыцыі міжрэчча Сожа і Проні	в. Галавенчыцы Чавусскага раёна
Творчасць майстроў-шапавалаў	Дрыбінскі раён
Творчасць майстроў па тэхналогіі вырабу драўляных музычных народных інструментаў	в. Ваўканосава Круглянскага раёна
Тэхналогія ганчарных вырабаў майстрамі Бабруйскага раёна	Бабруйскі раён
Песні традыцыйнага вясельнага абраду	в. Клін Хоцімскага раёна
Спеўная традыцыя выканання хрэсьбінных і вясельных песень	в. Паршына Горацкага раёна
Абрад «Бразгун» і яго складовы элемент: пачытанне іконы святых Пятра і Паўла	в. Наркі Чэрыкаўскага раёна
Традыцыйная тэхналогія пляцення лапцей	Дрыбінскі раён
Дзіцячы калядны абрад «Куры»	Клічаўскі раён
Традыцыя паломніцтва і пакланення крыніцы «Блакітная крыніца» жыхарамі ўсходніх раёнаў Магілёўскай і Гомельскай абласцей, сумежных раёнаў Расіі	в. Кліны Слаўгарадскага раёна
Абрад заклікання дажджу	в. Стары Дзедзін Клімавіцкага раёна
Мінская вобласць	
Калядны абрад «Цары»	в. Семежава Капыльскага раёна
Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых песень аўтэнтычнымі фальклорнымі гуртамі «Журавушка», «Глыбокія крыніцы», «Павалякі»	в. Ямінск, в. Закальное, в. Обчын Любанскага раёна
Калядны абрад «Шчадрэц» як адметнае праяўленне лакальнай культурнай традыцыі.	в. Рог Салігорскага раёна
Абрад «Цягнуць Каляду на дуба»	в. Новіны Бярэзінскага раёна
Закладная тэхніка ткацтва чырвона-белых ручнікоў	в. Семежава Капыльскага раёна
Традыцыя ткацтва паясоў	аг. Сакаўшчына, аг. Ракаў Валожынскага раёна
Урачыстасці ў гонар ушанавання абраза Маці Божай Будслаўскай (Будслаўскі фэст)	аг. Будслаў Мядзельскага раёна
Традыцыі шанавання Святога каменя	в. Крамянец Лагойскага раёна
Выканальніцкае майстэрства ў жанры казкавай прозы Лідзій Міхайлаўны Цыбульскай	в. Магільна Уздзенскага раёна
Спеўная традыцыя міжрэчча вярхоўяў Пцічы і Случы	Старадарожскі раён
Абрад «Перанос Міхайлаўскай свячы»	аг. Вяляцічы Барысаўскага раёна